

Некалькі слоў пра аўтара і яго п'есу

Томас Бэрнгард (1931—1989) лічыцца адным з найбольш выбітных аўстрыйскіх пісьменьнікаў і драматургаў другой паловы XX ст. Яго творчы даробак складаеца з празайчных твораў «Карэктур» (ням. «Korrektur», 1975), «Вырубка лесу» (ням. «Holzfällen. Eine Erregung», 1984), «Выгубленыне» (ням. «Auslöschung. Ein Zerfall», 1986), а таксама п'есаў «Імануіл Кант» (1978), «Перад адстаўкай» (ням. «Vor dem Ruhestand. Eine Komödie von deutscher Seele», 1979), «Рытэр, Дэнэ, Фос» («Ritter, Dene, Voss», 1984). Як драматург Бэрнгард дэбютаваў у 1970 годзе п'есай «Вечарына для Барыса» (ням. «Ein Fest für Boris»), пастаноўку якой ажыццяўляў у Гамбургу нямецкі рэжысэр Кляўс Пэйман. У tym самым годзе за гэтую п'есу і за роман «Вапнавы кар'ер» (ням. «Das Kalkwerk») пісьменьнік атрымаў самую прэстыжную ў Нямеччыне літаратурную прэмію — імя Георга Бюхнэра.

П'еса «Плошча герояў» (1988), якая публікуеца ў гэтым нумары «ARCHE», — апошні сцэнічны твор аўтара, напісаны незадоўга да яго съмерці. П'еса была створана на замову Кляўса Пэймана, які ў той час працаваў дырэктарам «Бургтэатру», з аказіі стагадовых угодак адкрыцця новага будынку гэтага тэатру пры Рынгштрасэ, а таксама пяцідзясятых угодак анексіі Аўстрыі нацысцкай Нямеччынай. Другая дата выклікае ў сучасных аўстрыйцаў сорам, бо Адольф Гітлер атрымаў гарачыя вітаныні на сымбалічнай Плошчы герояў (ням. «Heldenplatz»). Каля 300 тысяч чалавек прыйшло туды, каб падтрымаць аншлюс. Захаваўся відэазапіс гэтай ганебнай падзеі. (Воплескі, якія ўскالыхнулі Плошчу, праз 50 гадоў чуе герайнія п'есы — Гэдвіг Шустэр, удава памерлага прафэсара.) Варта таксама дадаць, што памянёная Плошча месціцца перад венскім палацам Гофбург — адным з самых прыгожых архітэктурных помнікаў Эўропы, амаль аўстрыйскай сувязыні, паколькі ад XIII і да XX ст. там пастаянна месцілася сядзіба аўстрыйскіх імпэратарапаў.

Бэрнгард спачатку адмовіўся, але пасля паўторнай просьбы прыняў гэтую прапанову. Эмоцыі, якія выклікала п'еса, а таксама эскаляцыя варожасці да яе аўтара, якога абвінавацілі ў пагардзе да суродзічаў, перасягнулі самыя сымелыя прагнозы. Фінальная рэпэтыцыя перад прэм'ерай, заплянаванай на 14 кастрычніка 1988 году, была адкладзеная на некалькі тыдняў, паколькі некалькі актораў з тэатральнага калектыву адмовіліся іграць у п'есе з прычыны наяўнасці ў ёй «абразылівых выказванняў». Неўзабаве таблёнд «Neue Kronen Zeitung» перадрукаваў некаторыя зь іх, а федэральны прэзыдэнт Курт Вальдгайм асудзіў іх за абрауз аўстрыйскага

АНДРЭЙ МАСКВІН

народу (зрэшты, ня ведаючы ўсяго тэксту гэтага твору). Паявіліся галасы, што дырэктар «Бургтэатру», немец Пэйман, павінен быць звольнены з пасады дырэктара і выгнаны з краіны. Калі нарэшце 4 лістапада адбылася прэм'ера, тэатар ахоўвалі амаль дзьвесце паліцыянтаў. Падчас пастаноўкі час ад часу чуліся воклічы незадавальнення і крыкі. Аднак паслья заканчэння спектакля саракапіціхвілінныя авацыі, якімі публіка ўзнагародзіла аўтара і акторскі калектыв, азначалі гарачы прыём і ўхвалу.

Згодна з задумай аўтара, гэтая драма была нечым большым, чым заплянаванай мастацкай авантурай. У «Плошчы герояў» Бэрнгард, з аднаго боку, атакуе схаваныя нацыянальныя комплексы, а з другога — спрабуе разбурыць міт, які культивавалі ўсе пасляваенныя аўстрыйскія палітыкі, што Аўстрыя была першай ахвярай нацысцкай Нямеччыны. Аўтар імкнуўся выклікаць агульнанацыянальную дыскусію над бягучым станам калектывнай съядомасці аўстрыйцаў.

Пэрспэктыва, зь якой быў агучаны ідэалігічны зъмест драмы, гэта пэрспэктыва выгнанага з Аўстрыі жыда — Ёзэфа Шустэра. Празь пяцьдзесят гадоў паслья анексіі поўны надзеяў ён добраахвотна вяртаецца на бацькаўшчыну і з расчараўаньнем бачыць, што ў съядомасці аўстрыйцаў зъмянілася няшмат. У выніку ён плянуе новую эміграцыю. Паколькі такое рашэнне раўназначнае асабістай паразе, ён вырашае зрабіць сабе съмерць. Акурат такім чынам аўтар тлумачыць лёс свайго героя, на чые хаўтуры зъехалася ўся сям'я. Сабраўшыся ў доме пры Плошчы герояў, удзельнікі драмы рэканструюць факты з жыцця памерлага матэматыка і філёзафа, складаючы пры гэтым крытычны баланс апошніх пяцідзесяці гадоў гісторыі Аўстрыі. У тэксце гучаць рэзкія, вульгарныя і абразылівыя фармулёўкі. Аказваецца, што ўсе пэрсанажы, якія ўдзельнічаюць у п'есе, займаюць адно і тое ж крытычнае стаўленне да падзеяў, якія адбываюцца ў Аўстрыі, цалкам згаджаючыся з братам памерлага — Робэртам Шустэрам. Той жа ёсьць альтэр эга самога аўтара і разьвівае яго меркаваньні. Ён бязлітасны ў сваіх дыягнозах, якія тычацца сымптомаў раскладання аўстрыйскага грамадства і дзяржавы. Ён кідаецца абвінавачаннямі на адрес нацыянал-сацыялізму і Каталіцкага касьцёлу — тых двух съветапоглядных інстытутаў, якія аказалі вызначальны ўплыў на съядомасць аўстрыйцаў. Нацыянал-сацыялізм ён абвінавачвае за адсутнасць пакаянья паслья вайны за ўчыненныя злачынствы супраць чалавечтва, а Каталіцкі касьцёл — за зыншчэнне незалежнага мысленія і пашырэнне страху. Між іншым, нацыянал-сацыялізм мог існаваць дзякуючы негалоснаму дазволу Каталіцкага касьцёла.

НЕКАЛЬКІ СЛОЎ ПРА АЎТАРА І ЯГО П'ЕСУ

Варта таксама зьвярнуць увагу, што спроба дэміталягізацыі ідyllічнага вобразу Аўстрый сталасямагчымай дзякуючы выкарыстанню Бэрнгардам літаратурнага мэтаду гіпэрбалізацыі, абагульнення фактаў і ацэнак. Таксама трэба зьвярнуць увагу на тое, што паўтарэнныне паасобных фразаў, занудлівия ітэрацыі, кароткія выказваныні бяз знакаў прыпынку, якія выглядаюць як манатонныя маналёгі, съведчаць аб безвыходнай сытуацыі, пастцы, у якой апынуліся герой п'есы.

«Плошча герояў», чыя тэма была зачэрпнутая з рэчаіснасці, ёсьць прыкладам заангажаванай драмы, якая закранае важныя грамадзкія і палітычныя праблемы. П'еса — гэта люстра, пастаўленае ня толькі перад аўстрыйскім народам, але і перад сучасным чалавекам увогуле. Кожны з нас мае абавязак рэфлектаваць над тым, што дзеецца ў навакольным съвеце, а таксама займаць актыўную пазыцыю і не баяцца ўзяць голас у важных справах.

Андрэй Масквін